

Чырвоная зьмена

№ 216 (1183)

ЧАЦЬВЕР, 18-га верасьня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ

УМОВЫ ПАДПІСІ:

1 месяц 30 кап.

3 месяцы 90

6 месяцаў 3 р. 80

1 год 3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38

Тэлефоны: рэдактара—7-25,

секратарыят—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:

Комсамольскіх 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВЫДАЊНЯХ.

Кошт асобнага №—2 кап.

Комсамольскія ячэйкі, упаўнаважаныя „Чырв. Зьмены“!

Паклапаціцеся
аб сваечасовым
забясьпечаньні
комсамольцаў

„Чырвоная зьмена“

ДА X-га ЗЬЕЗДУ
комсамолу Беларусі

На I Усебеларускім політэхнічным зьездзе

ШКОЛА СТАЦЬ РАУНАПРАУНЫМ ЦЭХАМ ПАВІННА СТАЦЬ РАУНАПРАУНЫМ ВІТВОРЧАСЦІ

Нам непатрэбен „нявольнік машыны“, вузкі профэсыянал, рамесьнік

„Політэхнічнай школы мы даб'емся толькі тады, калі яна ўключыцца ў плян кожнага прадпрыемства“

Даклад т. ПЛАТУНА *)

Нам непатрэбен „нявольнік машыны“

Рэканструкцыя народнай гаспадаркі ўзмацняе зьвязку паміж пролетарыятам і працоўным сялянствам. Сучасная тэхніка мяняе падзел працы паміж кваліфікаванай і некваліфікаванай рабочай сілай. Сучасная тэхніка патрабуе рабочага кіраўніцтва машынай, навукова падрыхтаванага, які-б добра ведаў усе працэсы вытворчасці і іх узаема-

Супроць вузкага рамесніцтва за політэхнізм

Наша масавая школа працуе ў халастую, яе трэба карэнным чынам рэарганізаваць.

Трэба, пачынаючы з самага дашкольнага навучаньня, праводзіць політэхнічнае выхаваньне.

Аб політэхнізме мы ўжо гаворым 10 год, але далей гутарак мы не пайшлі.

На вялікі жаль, мы наглядзем ішчэ і цяпер, што многія ня толькі рабочыя, а нават і праваднікі, непасрэдня кіраўнікі справай політэхнізацыі ня ведаюць, што такое політэхнізацыя. У класах дзеця тлумачаць, што такое глеба, электрычнасьць, механіка.

Трэба, каб гэтыя веды практычна замацоўваліся. Мы наглядзем факты зьяўленьня політэхнізацыі да падчы так званых працоўных звычак. Гэтыя працоўныя звычкі ёсьць нішто іншае, як вузкае рамесніцтва, якое рыхтуе нам рабочага—не кіраўніка машыны, а яе нявольніка.

Я прывяду вам характэрны факт гэтага імкеньня падрыхтоўкі вузкіх рамеснікаў.

ВСНГБ патрабуе падрыхтаваць 50 тысяч чалавек рабочых. І вось, 15 проц. рашылі рыхтаваць у агульных нашых школах, а 85 проц. праз ЦПШ.

Толькі па настойліваму патрабаваньню Народнага Камісарыяту Асьветы і комсамолу, ВСНГБ згадзіўся падрыхтаваць значную колькасьць кадраў праз ФЗВ.

З гэтымі імкеньнямі трэба павесці самую рашучую барацьбу.

Політэхнічную школу павінны будаваць усе

Трэба памятаць, што політэхнізм гэта ня ёсьць нейкі асобны прадмет у школе, аб'яднаньне асьветы з вытворчай працай, тэарэтычна-і практычнае аваньняленьне з асноўным відам вытворчасці.

Політэхнічную школу павінны будаваць мы ўсе: і НКБ, і вождзі на стаўні, і аграном, і тэхнік, і профэсыяны, і гаспадарчыя арганізацыі.

Комсамол павінен быць застрэльшчыкам і арганізатарам пабудовы політэхнічнай школы.

Політэхнічнай школы мы даб'ем ся тады, калі яна ўключыцца ў агульны плян кожнага прадпрыемства, калі яна стане роўнацэнным цэхам.

Самі рабочыя павінны стаць не пасрэднымі будаўнікамі гэтай школы. Калі мы гэтага даб'емся,—мі выканаем дырэктыву партыі аб пабудове політэхнічнай школы.

Спрэчкі па дакладу т. Платуна чытай у заўтрашнім №

Злучыць на справе

Практыка паказала, што там, дзе здавальняюча праведзена вядзеньня сьлэба, сваечасова ўбараны і правільна разьмеркаваны ўраджай, там, дзе на большавіцкую выконваюцца задачы асенняга севу, там дзе гэтая работа спадарожнаецца разгортваньнем масавай работы—мы маем прыліў і арганізацыю новых колгасаў.

Аднак матар'ялы ў шэрагу месцаў сьведчаць аб неразуменьні і ў некаторых выпадках ігнараванні дырэктывы партыі па злучэньні „на справе асенняга сьлэба з далейшым удзягненьнем індывідуальных бядняцка-серадняцкіх гаспадарак у існуючыя колгасы са ствареньнем новых колгасаў (з пастановы ЦК УсеКП(б)).

Арткул нашага юнкора, які сёння зьяўляецца зьяўляецца відочнай ілюстрацыяй ігнараванья гэтай важнейшай дырэктывы партыі ў Чэрвеньскім раёне. Стаўка на „самацёк“ прывяла да таго, што з часу вясны на Чэрвеньскім раёне арганізацыя новых колгасаў супынілася, а рост існуючых колгасаў ідзе павольнымі тэмпамі. Больш таго, асобныя партыі, комсамолы і нават дэляы ячэйкі ЛКСМБ (Нова-Сёлкава—Сеньненскі раён) пагрушы ў опартуністычным бачоце, падчас прыкрываючыся мінімай барацьбой з „левымі“ вагітамі па сутнасьці праводзяць самую гнусную опартуністычную лінію.

У шэрагу месца партыйныя і комсамольскія арганізацыі ня сталі на чале хваля жаданья адзінаасобнікаў пайсьці ў колгас.

Так па Заслаўшчыне ў выніку добра праведзенай ўборкі ўраджая маецца прыліў 45 гаспадарак у колгас. Хваля жаданья бядняцка-серадняцкіх мас бязумоўна не абмяжоўваецца 45 гаспадаркамі. Гэтую лічбу можна павялічыць у некалькі раз. Вядо ў тым, што партыйная і комсамольская арганізацыі не ўразумелі як сьлед сваёй ролі ў даны перыяд—па раёну не выдзецца ў сувязі з гаспадарчымі кампаніямі амаль ніякай растлумачальнай работы. Новы прыліў ідзе самацёкам.

Весті аб ходзе асенняга сьлэба сьведчаць аб тым, што важнейшыя дырэктывы партыі ў гэтым напрамку ажыццяўляюцца вельмі павольна маруднымі тэмпамі. Асабліва зьявляе на сябе ўвагу факт адставанья колгасаў у правядзеньні сьлэба.

Слабое ажыццяўленьне альбо зусім невыкананьне дырэктывы партыі аб разьмеркаваньні ўраджая, аб разгортваньні растлумачальнай работы, няўменне арганізаваць працу, слабасьць барацьбы за дысцыпліну, супроць рвацкіх тэндэнцыяў—маюць поўны адбітак на становішчы ажыццяўленьня колгасамі задач асенняга сьлэба.

Усё гэта гаворыць аб ганебна-слабай рабоце многіх раённых партыйных і комсамольскіх арганізацыяў па арганізацыйнаму замацаваньню колгасу, па ствареньню пэвага прыліву.

Гэтая горшая выгляд права-опартуністычная практыка вядзе да разьвешваньня колектывізацыі, да ўзмацненьня павольнага кулацтва.

Асенняга сьлэба „павінна стаць пунктам новага ўздыму суцэльнай колектывізацыі, далейшага ўдзягненьня ў колгасы новых мільёнаў бядняцка-серадняцкіх гаспадарак“ (з пастановы ЦК УсеКП(б)).

Выкапаць гэтую дырэктыву магчыма толькі пры карэнным пераламе ў тэмпах работы, пры напружаньні ўсіх сіл.

Настойлівым і правільным ажыццяўленьнем дырэктывы партыі аб арганізацыйным замацаваньні колгасаў, правільным разьмеркаваньні ўраджая, чоткай арганізацыі работы, сваечасовым скачэньні ўборкі, паказам адзінаасобніку пасьпехаў колгасу—мы арганізуем новы прыліў у колгасы.

Комсамольскія ячэйкі колгасаў, станьце па прыкладу Пleshаніцкай комсамольскай агітбрыгады, і іцытатарам і арганізатарам сходаў дружны колг сьнікау з адзінаасобнікамі бядняцка і серадняцкімі—будзьце непасрэднымі тварацямі колгаснага прыбою.

Раённыя камітэты, гаразкія і месцачковыя арганізацыі ЛКСМБ павінны безадкладна скласці баявыя роты, батальёны з комсамольцаў і працоўнай моладзі і кінуць іх на дапамогу колгасам і адзінаасобнікам у скачэньні ўборкі і выкананьні плянаў асенняга сьлэба.

Выкананьне плянаў асенняга сьлэба будзе ў вялікай меры мярляма таго, наколькі комсамол выканаў узятыя абавязкі па колгасна-вытворчому паходу.

Ведаючы рашучае значэньне асенняга сьлэба, кулак усімі мерамі імкнецца пашкодзіць пасьпяховасьці яе правядзеньня. Правы опартуністы, спадзяючыся на самацёк, не „спышаецца“ з асенняга сьлэбаў, садзейнічае замыканьню колгасаў, зьяўляецца надзейным кулацкім памочнікам.

Таму комсамольскія арганізацыі пад кіраўніцтвам партыі напружышы свае сілы на скачэньне ўборкі, на выкананьне плянаў сьлэба, на арганізацыю працы ў колгасах, на разгортваньне масавай растлумачальнай работы сярод адзінаасобнікаў—злучаючы на справе гэтую работу з арганізацыяй новага прыліву, павінны рашуча біць па кулаку, узмацнішы агонь па „антыбольшавіцкім тэндэнцыям адкладваньня справы колектывізацыі на перыяд пасьля скачэньня сьлэба“.

Мобілізоўваемся на выкананьне адозвы ЦК УсеКП(б)

На аўчора адбыўся агульны сход студэнтаў Менскага БПТ і двухгадовых падкурсцаў. Студэнты заслухалі адозву ЦК УсеКП(б) і мобілізаваліся на выкананьне прарываў у савгасах па ўборцы ўраджая і асенняга сьлэба. На 1-ае кастрычніка студэнты едуць у савгасы на працу. Брыгада ў 38 чалавек пазачора накіравалася ў Вузьдзёнскі р-н. Учора выехала рэшта брыгад. Брыгада ў 175 чалавек выехала ў савгас імя „X-годзьдзя БССР“.

Б. Хрытончык.

*) Доклад друкуюцца ў значна скарачэным выглядзе.



Наркамасьветы т. ПЛАТУН адчыняе зьезд

адносін. Нам непатрэбен „нявольнік машыны“, вузкі профэсыянал, рамесьнік. Сучасная тэхніка зьнішчае падзел паміж фізычнай і раумовай працай, дае магчымасьць паменшыць удзел фізычнай працы, замяніў яе машынамі.

Рабочага, які-б сапраўды забяспечыў нашу тэхніку, можна дабіцца толькі праз політэхнічную школу.

Мы цяпер маем масавую, славацкую начотніцкую школу. Мы мелі і такое становішча, што сярэднія і вышэйшыя навучальныя ўстановы рыхтавалі спецыялістаў наогул.

Мы вышэйшую школу зьяўлялі з фабрыкамі і заводамі і рыхтуем спецыялістага-арганізатара вытворчасці, політэхнічна падрыхтаванага, маючага вузкую спецыяльнасьць.

Аднак, мы ішчэ дагэтуль прымячам шэраг фактаў надбайных адносін да студэнтаў-пр ктыкантаў.

Вось прыклад. На завод „Комунар“ пасланы былі студэнты-практыканты з віцебскага Політэхнікуму, і што-ж,—яны бадаліся па горадзе нічога не рабілі, бо, бачыце, дырэктар ім адказаў:—Я вам буду плаціць грошы, як практыкантам, толькі ня ўмешвайцеся ў вытворчасць не перашадажайце (!?).

Такія адносіны „наглядзіліся ня толькі на заводзе „Комунар“.

ВЫХОДНЫ ПУНКТ МАГУТНАГА ПРЫЛІВУ

Асеннюю сяўбу злучыць з прылівам у колгасы—такая дырэктыва партыі

Комсамольскія арганізацыі Чэрвеньскага і Пleshчаніцкага раёну не павярнуліся тварам да колгаснага будаўніцтва і асенняй сяўбы

Арганізуем рапарты X-му зьезду ЛКСМБ аб барацьбе за суцэльную калектывізацыю

З усёй рашучасьцю ўдарыць па горшаму выглядзе правага опортунізму—недаацэнцы арганізацыі новага прыліву ў злучэньні з выкананьнем задач асенняй сяўбы

ПАСТАНОВА ЦК УсеКП(б)

аб ходзе асенняй сяўбы

15 верасьня 1930 г.

Асенняя пасеўная кампанія побач з хлебазагатоўкамі, якія маюць вялізнае значэньне для росту і ўмацаваньня сацыялістычнага сьветару ў вёсцы, павінна стаць пунктам новага ўздыму суцэльнай калектывізацыі, далейшага ўцягненьня ў колгасы новых мільянаў бядняцка-серадняцкіх гаспадарак, якія пераналіліся на воньце мінулага году, што шлях да калектывізацыі—гэты адзіны шлях да ліквідацыі кулацтва як класы, і разам з тым, шлях сапраўды магутнага ўздыму сельскае гаспадаркі. Асенняя сяўба павінна быць праведзена большавіцкім тэмпам і на правядзеньні не павінны быць згрупаваны ўвага і намаганьні ўсяе партыі, рабочае клясы, найшырэйшых бядняцка-серадняцкіх мас і ў першую чаргу колгаснікаў, з разгортваньнем пры гэтым яшчэ больш рашучага наступленьня супроць кулацтва, між тым, на аснове разгорнутай ужо сяўбы, ЦК УсеКП(б) констатуе:

1. Асенняя сяўба амаль ва ўсіх раёнах ідзе яўна неадвальнаюча (на 10 верасьня ў раёнах, тэрміны сяўбы ў якіх ужо канчаюцца, засеяна ў сярэднім каля 60 проц. пляну), што зьяўляецца вынікам зусім невыстарчальнай увагі да задач асенняй сяўбы з боку мясцовых партыйных арганізацыяў, а таксама зямельных, колгасных і коопэрацыйных арганізацыяў, якія не змаглі яшчэ мобілізаваць масы на гэты правядзеньне і не зьявлялі сяўбы з справай новага ўздыму колгаснага будаўніцтва.

2. Пры агульнай здавальняючасьці сяўбы асабліва недапушчальным зьяўляецца рэзкае адставаньне сяўбы колгасаў (якія выканалі 10 верасьня на тых-жа раёнах каля 35 проц. пляну), што тлумачыцца: а) адсутнасьцю разгорнутай масавай работы па ўцягненьні новых колгаснікаў, між тым яе даны ўсе прадпасылкі для паспяховага завяршэньня калектывізацыі вясновай сяўбы і калектывізацыі збору ўраджаю; б) неадавальняючай арганізацыі работы ў колгасах і невыстарчальным кіраўніцтвам з боку мясцовых арганізацыяў разьмеркаваньнем працы і цягавай сілы ў колгасах паміж за-

дачами па сканчэньні ўборкі, па выкананьні хлебазагатоўкі і па азімай сяўбе; в) невыстарчальным адорам рвацкім тэндэнцыям асобных колгаснікаў, якія процістаўляюць свае вузкія інтарэсы істарэсам усёй масы колгаснікаў (падруў працоўнай дысцыпліны, невыкананьне пастаноў колгасу і г. д.), што на справе падрывае далейшы ўздым колгаснае гаспадаркі і адбівае кулацкі ўплыў на паасобных колгаснікаў.

3. Некаторыя абласныя арганізацыі (ЦЧВ, Заходняя, Іванава-Ваўнясенская і інш.), замест таго, каб мобілізаваць усе сілы на выкананьне зацьверджанага пляну асенняй сяўбы, робяць самачыны перагляд пляну ў бок яго зьніжэньня, што зьяўляецца простым патураньнем дэмабілізацыйным настроям у правядзеньні асенняй сяўбы. У сувязі з гэтым, ЦК УсеКП(б) прапануе ўсім ЦБ нацкомпартый, абкомам, крайкомам і райкомам:

а) Дабіцца ў бліжэйшыя-ж дні рашучага пералому ў ходзе асенняй сяўбы, улічваючы бязумоўную абавязковасьць выкананьня зацьверджанага ЦК і Саўнаркомам пляну азімага пасеву ў 43 млн. гект.

б) Зьвязаць на справе асеннюю пасеўную кампанію з далейшым ўцягненьнем індывідуальных бядняцка-серадняцкіх гаспадарак у існуючыя колгасы, са стварэньнем новых колгасаў, рашуча змагаючыся з авты-большавіцкімі тэндэнцыямі адкладваньня справы калектывізацыі на перыяд пасля сканчэньня асенняй сяўбы.

в) Аказаць шырокае падтрыманьне азімай сяўбе ў савгасах, асабліва новых, якія яна маюць яшчэ выстарчальнага тэхнічнага ўзброеньня.

г) Забяспечыць выкананьне ўстаноўленай праграмы зьяблевага ўзроўваньня (у 60 млн. гект.), як важнейшага элемэнту ў падрыхтоўцы далейшага росту калектывізацыі і масавай калектывізацыі сяўбы будучай вясны.

д) Шырока разгарнуць кампанію па сацыялістычнаму спаборніцтву паміж колгасамі і колгаснікамі па выкананьні пляну асенняй сяўбы і зьяблевага ўзроўваньня.

ЦК УсеКП(б).

Пад носам Кармянскага РК КП(б)Б і ЛКСМБ развальваецца местачковы колгас

Кармянскі райком комсамолу ніякай падрыхтоўчай работы да колгасна-вытворчага паходу не правёў. У раёне існуе паўнейшая безадказнасьць у правядзеньні гэтага важнейшага політычнага мэрапрыемства. Ня толькі па колгасна-вытворчаму паходу, але і па усёй працы РК ЛКСМБ ня выпрацавана пляну.

Колгас „Свабода“ існуе ў Карме ўжо 6 год, але з прычыны безадказнасьці старшыні колгасу рабочая сіла скарыстоўваецца не рацыянальна. Машыны—таксама. Ужо два тыдні, як на сенажаці стаяць дзьве касілі пад адкрытым небам, а старшыня колгасу аб гэтым ня ведае. 3-зі нядэлявы адносін старшыні кол асу да маемасьці і наогул да колгаснікаў бываюць выходы з колгасу.

Комсамольская ячэйка гэтага колгасу не адзін раз сыгналізавала перад РК КП(б)Б і ЛКСМБ аб становішчы колгасу, але апошнія не зьявілі ніякай увагі.

Комсамолія Дрысеншчыны ўключылася ў паход

Дрыса, 16. (Па телефону ад брыгадзіра „Ч. 3.“ і ЦК ЛКСМБ). Папыраны пленум Дрысенскага РК ЛКСМБ паставіў, неадкладна разгарнуць работу па правядзеньні колгасна-вытворчага паходу. Уся арганізацыя мобілізавана і абвешча-

на ўдарнай. Профсаюзы і райколгассаюз мобілізавалі свае сілы для дапамогі арганізацыі ў паходзе. Пленум запэўнівае ЦК ЛКСМБ і „Чырвоную Зьмену“, што практычныя задачы паходу будуць выкананы з посьпехам.

Курган.

Няхай жыве суцэльная калектывізацыя!

14 гаспадарак уступілі ў колгас „Комінтэрн“

Па ініцыятыве комсамольскай брыгады агітпрабегу м-ка Пleshчаніцы быў праведзён сход дружбы паміж колгаснікамі і паасобнікамі вёсак Стараганцаўскай Слабады, Новаганцаўскай Слабады і вёскі Стаецкі Ганцаўскі с-с, Пleshчаніцкі раён). На сходзе быў пастаўлен даклад аб рашэньнях XVI зьезду па калектывізацыі і аб дружбе колгаснікаў з паасобнікамі. На сходзе паслы дакладу 9 сем'яў вёскі Стаецкі і 5 з Новай Слабады падалі заявы аб уступленьні ў колгас „Комінтэрн“. Сход скончыўся пад лозунгам „Няхай жыве суцэльная калектывізацыя!“

Па даручэньню агульнага сходу грамадзян паказавых вёсак

Брыгадзір агітпрабегу ГУРВІЧ.

Па віне Хутарскага с-с. і КСТУ сялянства і колгасы сеюць неачышчаным насеньнем

У Хутарскім сельсавеце (Чэрвеньшчына) сяўба ў самым разгары. Індывідуальны сьветар сяўбу азімы ўжо закончаны. Горш справа ў колгасам: напрыклад, колгас „Комунар“ засеяў толькі 75 проц. азімага кліну. Трэба адзначыць,

„Ачышчае“...



СЕЛЬСАВЕТЧЫК: Чаго яны з сваёй ачысткай насеньня? Я-ж і так ачышчаю цэлыя дні...

што як адзіначнікі, так і колгаснікі сеюць неачышчаным насеньнем. Сельсавет і КСТУ не пакланаліся прывезці збожжаачышчальных машын.

Мінэральныя ўгнаеньні ў адзіначнічых гаспадарках ня ўжываюцца. Настаўніцтва і сельсаветы актыўна не выдуць ніякай растлумачальнай работы па асенняй пасеўнай кампаніі.

С. Ц.

Колгасна-вытворчы паход толькі распачаўся

Профсаюзы і райза—у баку ад паходу

Колгасна-вытворчы паход у Жлобінскім раёне толькі распачаўся. У вясковыя ячэйкі высланы брыгадзіры для дапамогі ў правядзеньні гэтай работы. На бюро РК ЛКСМБ сушольна з гарадзкім актывам распрацаваны канкрэтныя мэрапрыемствы па колгасна-вытворчым паходзе.

Трэба адзначыць, што колгасна-вытворчым паходам ня цікавіцца рабпрофбюро і райза.

Брыг дзір „Ч. 3.“ і ЦК ЛКСМБ паляўцоў

Трывожныя сыгналы з Пleshчаніц

У 18 колгасах засеяна толькі 26 гэк. жыта

Партыйныя і комсамольскія ячэйкі ў баку ад асенняй сяўбы

Пleshчаніцы, 17. (Па телефону ад нашага юніора). Уборка яравых і тэхнічных культур, а таксама разгортваньне асенняй пасеўнай кампаніі ў колгасах Пleshчаніцкага раёну праходзіць вельмі марудна. Так, на 10 верасьня па 18 колгасах убрана 429 гектараў азімых, 706 яравых, 790 гектараў сена і толькі два гектары тэхнічных культур. Значыцца праходзіць сяўба азімых культур. Так, пад жыта ўзарана толькі 49 гектараў, а засеяна 26. Некаторыя колгасы ня маюць чым сеяць. Значыцца зацігваецца маладзёба жыта і арганізацыя пасевных фондаў. Комсамольскія і партыйныя арганізацыі ня прынялі належных захадаў да сваечасовага сканчэньня ўборкі і разгортваньня асенняй сяўбы.

Гельфман.

На Чэрвеньшчыне пануе самацёк

Па Чэрвеньскім р-не (Меншчына) налічваецца 27 колгасаў,—пераважная большасьць арганізавалася ўвесну бягучага году. З таго часу арганізацыя новых колгасаў спынілася, а рост ужо існуючых калектывізацыйных гаспадарак ідзе павольна.

Прычыны хаваньня ў тым, што колгасы не налажылі з адзіначнікамі правільных узасадносін, не зьявілі іх з сваімі дасягненьнямі, ня робяць перад імі справядзачы аб сваёй працы. У час ўборкі і асенняй пасеўнай кампаніі колгасы не дапамагі і не дапамагаюць адзіначнічым гаспадаркам.

У раёне існуе опортуністычная стаўка на самацёк. Сялянства Чэрвеньшчыны, як колгаснікі, так і аднаасобнікі, беднякі і сярэднякі, мала зьявілі з пастановамі 16 зьезду УсеКП(б), а таксама з адозвай ЦК УсеКП(б) ад 3 верасьня. Праявы безгаспадарчасьці ў некаторых колгасах таксама стрымліваюць частку сялян ад уваходу ў колгасы. Так, напры-

клад, колгас „Комунар“ (Хутарскі с-с) улада буйнымі трыма садамі але гэтыя сады зусім нядбайна глядаюцца. 70 проц. садавіны намірае да паўдзелься. Школка маладзых дрэўцаў у запущэньні, частка іх расьцягана.

У некаторых колгасах назіраюцца безгаспадарчыя адносінны да кулачанага маемасьці, кепскі догляд за жывёлай і г. д. Некаторыя частка колгаснікаў яшчэ і дагэтуль думае, што батрак і бядняк—гэты дыр, гультай. Мясцовыя партыйныя, комсамольскія і грамадзкія арганізацыі не заўсёды даюць адпор гэтым кулацкім думкам. Комсамольская арганізацыя Чэрвеньшчыны яшчэ не павярнулася тварам да колгаснага руху.

На выпраўленьне дапушчальна політычных памылак, на зьнішчэньне недахопаў, на далейшае разьвіцьцё колгаснага руху павінны быць накіравана зараз уся ўвага партыйных, комсамольскіх і савецкіх арганізацый раёну.

Сымон Ціхі.

Пасьляховай ўборка—лепшы агітатар за калектывізацыю

Новы прыліў ў колгасы па Заслаўшчыне

Уборачная кампанія ў колгасах Заслаўскага раёну праходзіла з посьпехам. Цэлы шэраг колгасаў закончыў уборку жыта і сенажаці ў вызначаны тэрмін. Так, колгас імя „Будзёнага“ уборку жыта і аўса закончыў на 5 дзён раней вызначанага тэрміну. Зараз колгасы з посьпехам заахваваюць уборку аўса.

Ударна праведзеная колгасамі ўборка ўраджаю прыцягнула да сябе ўвагу паасобных бядняцкіх гаспадарак Заслаўскага раёну. Межы колгасаў з кожным днём пашыраюцца. У Бараўскім сельсавеце за ўборачную кампанію ў колгас уступіла 17 бядняцка-серадняцкіх гаспа-

дарак, у Сямьва-Гарадзецкім—гаспадарам, у Рагаўскім сельсавеце ў колгас „Польма“ ўступіла 4 батрацкія і 8 бядняцка-серадняцкіх гаспадарак.

Па няпоўных даных, за час ўборачнай кампаніі ў колгасы Заслаўскага раёну ўступіла каля 45 гаспадарак.

За апошні час, аднак, зусім слаба разгортваецца растлумачальная работа сярод бядняцка-серадняцкага насельніцтва па вытатэрыю калектывізацыі. Комсамольская арганізацыя аддае гэтай зусім мала ўвагу. Ячэйкі стаяць у баку ад практычнай працы па калектывізацыі.

А. Верас.

Да суровай адназначыці разьёшаных кулакоў

Кожны посьпех у справе колгаснага будаўніцтва наносіць руйнуючы ўдар на клясавым ворагу—кулаку. Таму апошні ўсялякім спробамі стараецца перашкодзіць разьвіцьцю і ўмацаваньню колгаснага будаўніцтва. Нядаўна кулакі разам з надкулачнікам зрабілі вагны налёт на зжатае жыта колгасу „Прамень Комуны“.

Сьледчыя органы неадкладна павінны ўзяцца за расьсьледваньне гэтай справы і прыцягнуць да адказнасьці контр-рэвалюцыйных шкоднікаў.

Рыгор Анатолі.

Для бальшавіцкага штурму прарываў засталася 13 дзён

Удар ад прамфінпляну не адведзен

на фабрыках Гомелю: „Везуві“, фанэрным заводзе „Рухавіку Рэвалюцыі“, абутковай фабрыцы, цагельных заводах і на абутковай фабрыцы Віцебску

Вучэцца практыцы штурму ў рабочых Гомельскага заводу „Пролетары“

Кожны дзень верасня павінен быць днём перамогі ў выкананні прамфінпляну

„Пролетары“ па-баявому ліквідуюць прарывы

Гомельскі завод „Пролетары“ мае сваю гісторыю ў выкананні кантрольных лічбаў бягучага году. Яго „крывавы“ надвычайна вобразна назвае хістанні ў выкананні прамфінпляну па кварталах.

Так, у першым квартале заданне выканана на 83,2 проц., у другім 102,5 проц., у трэцім 93,7 проц., у ліпені на 104,6 проц., у жніўні на 122,1 проц., за першую декаду верасня план выканан на 122,8 проц. На сёньнешні дзень гадавое заданне выканана на 92,6 проц. Важнейшай прычынай такіх скачкоў крывой, то ўніз, то ўверх было няўменне адміністрацыі і іншых заводскіх арганізацый мобілізаваць масы рабочых, стаць на чале іх ініцыятывы. Комсамольская арганізацыя таксама бяздзейнічала.

Пачатак уздыму

Трыгожым сыходам правёўся па пэжах заклік партыі ліквідаваць прарывы. Жывёны дас значны пераём. Адозва ЦК УсеКП(б) ад 3 верасня яшчэ больш падмацавала ўдэм рабочых і выклікала новую хваля рабочага энтузіязму і ініцыятывы.

На рабочых сходах, лятучых мітынгах рабочыя ўзяліся поўнасьцю ліквідаваць прарывы, сключыць праграму гэтага году з правышэннем. Дадзена абяцанне рабочых выконваць з гонарам.

Ужо арганізаваны шэраг скразных брыгад у цэху па вырабу раствора мешалак, па вырабу лямбдак і конденсатных катлоў. Гэтыя брыгады ў зусім кароткі тэрмін паказалі сапраўды бальшавіцкія вобразы работы.

Там, скразная брыгада імя 16-га МЮД'у ўжо перавыканала заданне па растворамешалкам амаль на 40 проц. Гэтая-ж брыгада па сваёй ініцыятыве арганізавала яшчэ 2 скразныя брыгады ў іншых цэхах. Завод моцна стаў на ногі і ўпэўнена ідзе ўперад да перамогі. На 10 верасня глян выканан у стасунку гадовага задання на 92,6 проц. Рабочыя паставілі перад сабой задачу да 25 верасня выканаць прамфінплян на ўсе 100 проц.

Даёш сустрэчны

„Пролетарцы“ першыя абгаварвалі сустрэчны прамфінплян 3-га году пяцігодкі. Плян ужо дведзён да цэху, брыгады, варштатаў і кожнага рабочага паасобку. Абгаварэнне сустрэчнага прамфінпляну яшчэ

больш узяла актыўнасць рабочых. Замест вызначанага кантрольнымі лічбамі выпуску прадукцыі на 4014 тысяч руб., рабочыя ў сустрэчным плане бяруць выпускі прадукцыі на 5530 тысяч рублёў. Па вытворчасці працы, замест 15 проц., сустрэчны вызначае—28,5 проц. Заданне на зніжэнне сабекошту навішаецца з 11,1 да 12,6 проц. Рэальнасць вызначаных лічбаў ужо зараз дведзена працай скразных ударных брыгад.

Комсамольскі калектыў выправіў свае былыя памылкі і стаў на чале ўзрастаючага энтузіязму рабочай моладзі на прадпрыемстве. На яго ініцыятыве арганізавана 1-ая скразная брыгада імя 16 МЮД'у. Комсамольцы ўзялі на грамадзі буксёр комсамольцаў заводу імя Леніна. Для канкрэтнай дапамогі і сувязі з комсамольцамі заводу Леніна кага „Пролетарцы“ вылучылі трох чалавек. Брыгаду дапамогі комсамольцы вылучылі і на абутковую фабрыку „Праца“. Арганізаван пост юнкораў „Чырвоны Зьмень“.

Націснуць на слабыя месцы

Скразная брыгада імя МЮД'у, у колькасці 15 чалавек, падпісала добраахвотны абавязальства не пакідаць завод да канца пяцігодкі. На іх прыкладу, на сходах рабочых, дзе абгаварвалася пытанне аб сацыялістычнай кантракцыі, больш 200 чалавек дарослых рабочых узялі на сябе такое-ж абавязальства. 85 проц. адміністрацыяна-тэхнічнага персону таксама закантрактавалі сябе за заводам. Падача заву аб непакіданні заводу да канца пяцігодкі працягваецца.

На глядзячы на гэта, сярэд комсамольцаў яшчэ маюцца асобы, якія выступаюць супроць сацыялістычнай кантракцыі. Напрыклад, комсомолец Гарэлік, член бюро ячэйкі чыгунна-ліцейнага цэху, завулае: «дураны, што не застаюся ў Ленінградзе, калі быў у адпачынку». Аграноўскі і нават шэраг іншых комсамольцаў актыўна працягваюць скурна-абыватальскія настроі і мары, замест самадзейнай працы на заводзе, па ліквідацыі прарыву комсамольскі калектыў не вядзе барацьбы з гэтымі настроямі і не растлумачыў маладым рабочым заводу сутнасць сацыялістычнай кантракцыі. Гэта трэба выправіць безадкладна! Янковіч.

АБУТНІКІ ўсё яшчэ не раскачаліся

Кожны дзень не дадаецца краіне каля 700 пар абутку

Гомельская абутковая фабрыка не давыканала прамфінплян на 45%. Гэта значыць не дадала дзяржаве больш чым 20000 пар абутку ў месці. Замест выпуску ў дзень (пры дзев'яціхмясней працы) 2400 пар абутку, выпускаецца 1600-1700 пар, пры далёка-недавальняючай якасці. Заданне на звыжэнню сабекошту недавыканана на 17 пр.

Нават зараз, калі ўсе сілы кінуты на ліквідацыю прарыву, на фабрыцы „Праца“ яшчэ не раскачаліся. Гэта тлумачыцца ў значнай меры расхлябанасцю, недысцыплінаванасцю і хаосам, які пануе як сярод рабочых, так і сярод адміністрацыяна-тэхнічнага персону. Пры наяўнасці гэтага, партый

на-комсамольскага калектыву не адчуваецца на вытворчасці, ён часта зусім губляе свой політычны твар, не змагаецца з варажымі зьявішчамі, чым стварае спрыяючыя абставіны для павышэння прарыву.

Сапраўднае становішча на фабрыцы старання хаваецца ад „чужога вока“. З усіх шчылін выступаюцца „об'ектыўныя прычыны“.

— Вінаваты—хто хочаце, але ня мы—заўважце кіраўнікі фабрыкі. Комсамольскі калектыў фабрыкі на сёньнешні дзень ня мае свайго політычнага твару, ён не арганізаваў масы рабочай моладзі вакол рэалізацыі адоўцы ЦК УсеКП(б).

Палажыць канец расхлябанасці!

„Гомсельмаш“, „Везуві“, цагельныя заводы, „Рухавік рэвалюцыі“ і фанэрны завод „Везуві“—ганебна не давыконваюць прамфінплян.

Да гэтага часу з усіх прадпрыемстваў Гомелю толькі „Пролетары“ і „Комінтэрн“ аўладалі бальшавіцкімі тэмамі і метадамі работы ў ліквідацыі прарываў. Зусім слаба мобілізаваліся на ліквідацыю прарываў такія прадпрыемствы, як „Везуві“, дзе прамфінплян не давыканан на 7 проц., „Рухавік Рэвалюцыі“, недавыканан на 4,5 пр.



Хіба так змагаюцца за выкананне і пера-выкананне прамфінплян!

фанэрны завод „Везуві“ на 34 пр. Гомсельмаш—на 27 проц., 3 цагельныя заводы—на 20 проц., што ў сярэднім складае недадачу дзяржаве 14400 тысяч штук цэглы.

Большасць комсамольскіх ячэек пералічаных прадпрыемстваў недапушчальна-расхлябана вядуць сваю працу. Нават зараз, пасля адоўцы ЦК комсамольцы вельмі часта бываюць „застрэльшчынікамі“ неахайнасці і недысцыплінаванасці на вытворчасці. Комсамольскае кіраўніцтва, райком амаль зусім не рэагуе на гэтае зьявішча. Ч.

Фабрыка рэкордных прагулаў і зрыву прамфінпляну

(Ад нашага корэспондэнта)

3 8 га па 14-е верасня ўвесь рантовы цэх Віцебскай абутковай фабрыкі імя Лекерта не працаваў з-за адсутнасці заготовак. У затовачным цэху 12-га верасня ня вышла на працу 30 рабочых першае зьмены. 3-я зь ена вінтовага цэху 12 верасня таксама дала рэкордную лічбу прагулаў—40 чалавек.

Прамфінплян на ўсё абутковай фабрыцы з 1-га п 5-е верасня выканан на 73 проц., а з 6-га п 10-е верасня на 74 проц.

Рабочы рантовага цэху—Загудна, пагражаючы памочніку майстра Т. Зубэрману забойствам, самавольна ўшоў з фабрыкі. Рабочы Герловіч 7-га верасня адмовіўся выканаць распараджэнне майстра цэху.

9-га верасня рабочы-партыёц загатоўчага цэху Рубінштэйн адмовіўся таксама выканаць распараджэнне майстра у той час, калі яму ня было што рабіць. Рубінштэйн прагулаў увесь дзень бяз дай прычыны. Рабочы загатоўчага цэху Уласюк прагулаў 7 дзён. Халыва—3 дні, Чэрпіна—5 дзён. Работніца гэтага-ж цэху Зіськіна паставіла лавачнай намісі „ультыматум“: „Не дасцьце ордэру на абутак, працаваць ня буду“. Дзеля спынення прагулаў, рабочыя патрабуюць выключэння з шэрагу саюзу ўсёй вышэй адзначаных рвачоў, прагульшчыкаў і сымулянтаў, якія перашкаджаюць выкананню прамфінпляну.

Правы опартунізм на практыцы

ВОРША, 17. (Па тэлефону ад нашага спэцкора). Адозва ЦК УсеКП(б) аб ліквідацыі прарываў у некаторых ячэйках яшчэ не прапрацавана.

На некаторых пэжавых сходах чыгункі, абгаварваючы адоўку, ня прымалі канкрэтных прапаноў па ліквідацыі прарыву, а паставілі „Адоўчы адоўку, прыняць да ведама і кіраўніцтва“.

Прынятыя рэзолюцыі па адоўцы ня вывешваюцца, ляжаць у папках, вакол якіх круцяцца старшыні мясцомаў.

Партыйнае і комсамольскае кіраўніцтва абавязана зараз-жа ўздзейнічаць на кіраўнікоў гэтых мясцомаў і ячэек, бо прызначні на словах генеральнай лініі партыі і няпрыняцце мер да ажыццяўлення партыйных задач „недастойна бальшавікоў“ і ўяўляе сабой горшы выгляд правага опартунізму на „практыцы“. (З адоўцы ЦК УсеКП(б)).

Сустрэчным адказваем на адоўку ЦК

Віцебск. (наш кор.) На адоўку ЦК УсеКП(б) рабочыя шклозаводу „Ноўба“ адгукнуліся цэлым шэрагам практычных прапаноў.

На адкрытым агульназаводскім партыйным сходзе на прапрацоўцы сустрэчнага прамфінпляну рабочыя ўзяліся павялічыць нормы выпрацоўкі па цэлым шэрагу асортывен-

таў, супроць запроктаваных адміністрацыяй.

Звыжэнне сабекошту, замест дадзеных заводам 7,5 проц., устанавілі ў 9 проц.

Шырока разгарнулася кампанія па збору прапаноў для знішчэння недахопаў і страт на вытворчасці.

ДАЕМ РЭВОЛЮЦЫЙНУЮ КЛЯТВУ

Не пакідаць да канца пяцігодкі фабрык і заводаў

Даём абяцанне

Мы комсамольцы і рабочыя моладзь 2-ой фабрыкі „Профінтэрн“ даём абавязак не пакінуць фабрыку

да канца пяцігодкі і выклікаем партыйцаў і беспартыйных рабочыкаў фабрыкі паследаваць нашаму прыкладу. Вуль'овіч, Марголін, Казанскі, Папоў, Эйдэльштэйн Г., Эйдэльштэйн І, Катовіч, Пейсахова, Ляк, Шляп ў, Лубчыч, Касавіна, Саксонава, Бэрман, Іофэ, Файнштэйн, Кукер, Левін, Кацэўман, Воласова і Шэрман.

У адказ на адоўку ЦК за-мацоўваюся за фабрыкай

Я,—работніца віцебскай дзяржаўнай папчошна-трыкатажнай фабрыкі імя Клэры Цэткін швейна-капельнага цэху Зэйфман Міра,—у адказ на адоўку ЦК ВКП(б) замацоўваю сябе за фабрыкай да канца пяцігодкі.

Зэйфман Міра.

Замацоўваюся са Вітшвэем і выклікаю...

Я,—супрацоўнік Вітшвэю Гільбо, абвясчаю сябе замацаваным за Вітшвэем на ўвесь час пяцігодкі. Выклікаю паследаваць майму прыкладу супрацоўнікаў Вітшвэю: Бургіна, Перап'ятчыкаву, Бэрліна, Шантыра, Блюмкіну, Коткіну, Альшыц, Турчынава, Лапідус, Сініцага, Гінзбург С. і Гінзбург А.

Мы,—рабочыя ударнай брыгады па клёпцы рам заводу „Чырвоны Металіст“.—Хэйфец, Забрёўскі, Ільман, Кушэльман і Блюм, замацоўваем сябе на прадпрыемстве да канца пяцігодкі.

Я,—кіраўнік спраў Вітшвэю Левін М.—абвясчаю сябе замацаваным на працы ў Вітшвэю, на зямасмай мною пасадае на працыгу 5 год.

ВЯЛІЗАРНАЯ ПЕРАМОГА КОМПАРТЫІ

4¹/₂ мільёны галасоў за Саведкую Нямецчыну

Надзвычайна вялікі посьпех кампартыі

Компартыя прабіла брэш у масах прыхільнікаў соц.-фашыстых

БЭРЛІН, 15. У кіраўнічых нямецкіх камуністычных колах наступным чынам адзначаюць вынікі выбараў у рэйхстаг: натуральным зьявішчам учарайшых выбараў зьяўляецца надзвычай вялікі посьпех кампартыі. Партыя атрымала на 1.300.000 больш галасоў і на 22 мандаты больш, чым у 1928 годзе, перавысіўшы рэкордную да гэтага часу лічбу выбараў у маі 1924 г. Гэта даказвае, што партыя магла на гэты раз прабіць брэш у масе прыхільнікаў сацыял-дэмакратаў. Пры гэтым сацыял-дэмакраты страцілі ня толькі абсалютна, але і адносна, з прычыны прыросту агульнай колькасці ўдзельнікаў у выбарах. Ёх страты складалі 20 проц.

Асаблівае значэнне мае бліскучая перамога кампартыі ў Берліне, дзе камуністыя сталі першай партыяй па моцы. Значэнне гэтай перамогі тым большае, што ў Берліне камуністам удалося затрымаць рост нацыянал-сацыялістых. Бязумоўна, правільная палітыка партыі ў пытанні барацьбы су-

продць фашызму, якая найбольш хутка і паспяхова праведзена ў жыццё, дала свае вынікі.

Вялікае значэнне маюць таксама вынікі выбараў у горадзе Эсэне, які зьяўляецца цытадэлай партыі цэнтру. Там камуністычная партыя здолела прабіць брэш у масах рабочых, якія ідуць за буржуазнымі партыямі. Асабліва важным зьяўляецца той факт, што рост уплыву партыі раўнамерны ва ўсіх бяз выключэння акругах Нямецчыны. Між тым, у 1928 годзе, росту уплыву ў адных раёнах проціставілі страты ў іншых.

Адзначаючы вялікі посьпех партыі, кіраўніцтва лічыць неабходным далейшае самае энэргічнае разгортванне большавіскай самакрытыкі. Пры дапамозе гэтай самакрытыкі павінны быць выкрыты і пераможаны ўсе слабыя бакі партыйнай работы. Партыя павінна выкарыстаць посьпех на выбарах для пазарыяманцкай барацьбы, для арганізаванага замацавання ўзрастаючага руху партыі.

„Я не хачу памерці, не пабачыўшы СССР“

У Маскву прыехаў выдатнейшы індускі поэт Рабіндрант Тагор

У чацьвер, 11-га верасня, у Маскву прыбыў вядомы індускі поэт Рабіндрант Тагор. Разам з ім прыехалі яго пляменьнік, два яго сэкратары і доктар, а таксама дачка вядомага нямецкага вучонага Зейштэйна.

У СССР Рабіндрант Тагор прабудзе да канца верасня. Акрамя Масквы, ён мае намер наведваць Ленінград і аглядаць у шэрагах сацыяльна-бытовых, культурна-асветных і навуковых устаноў, а таксама з музэямі, тэатрамі і мастацкімі каштоўнасцямі абодвух сталін.

Рабіндрант Тагор прывёз з сабою звыш 200 карцін, выкананых акаварэалью, прадстаўляючых яго творчасць за апошні гады. У Берліне была наладжана выстаўка яго карцін,

якая мела вялікі посьпех.

Рабіндрант Тагор находзіць з старыняй брамінскай сям'і, якая дала Індыі шматлікіх выдатных вучоных, філосафаў і дзяржаўных дзеячоў.

Рабіндрант Тагор ужо некалькі раз збіраўся прыехаць у СССР. Адзін раз ён заявіў: „Я не хачу памерці, не пабачыўшы Савецкі Саюз“. Але кожны раз яго прыезду перашкаджалі пачочныя абставіны, галоўным чынам хвароба. Аднак, жаданьне Тагора занадміцна з культурным жыццём СССР, у прыватнасці з народнай асветай і тымі яе формамі, якія працавала ў нас самадзейнасць мас, было так вяліка, што ён, ня глядзячы на перасцярогі сваіх дактароў выехаў у СССР.

Нямецчына

Шахты Донбасу чакаюць байцоў

У Гомелі ня ведаюць аб мобілізацыі ў Донбас

(Ад нашага корэспондэнта)

У Гомелі мобілізацыя камсомольцаў і рабочай моладзі ў Донбас знаходзіцца пад пагрозай зрыву. Разьвэрстка ЦК ЛКСМБ у 75 чалавек размеркавана па райаонах: Дзяржынскаму—40, Сталінскаму—20, Навабеліцкаму—15. Але гэта разьвэрстка да ачэек яшчэ не даведзена.

Толькі ўчора Дзяржынскі райком зрабіў разьвэрстку па ачэі-ках. Арганізацыя зусім ня ведае аб зьяўленьні ў Донбас. Трэба безадкладна арганізаваць растлумачальную працу вакол арганізацыі з тым, каб свачасова выканаць разьвэрстку.

Мы перавыканаем разьвэрстку

Цікавічы. Камсомол Цікавічы ў Донбас т. т.: Вайтовіч, Штэйнгас, Медзько, Мастовіч, Вранкоў, Каплан і Грынштэйн. Прэзыдыум сходу.

ОРГАНЫ РЕВОЛЮЦЫЙНАЙ ЗАКОННАСЬЦІ ТВОРАЦЬ БЕЗЗАКОНЬНЕ

Прокуратура і адм. аддзел патураюць

Увечары 11 верасня на кватэру рабочага Віцебскага лесазаводу № 13 т. Абэнгаўза зашлі двое міліцыянераў з сваімі хатнімі рэчамі і самачынна занялі пакой. Ніякіх дакументаў на гэта яны ня мелі. Калі рабочы папрасіў міліцыянераў растлумачыць у чым справа, яго напрасілі ў аддзяленьне міліцыі.

Кватэральны наглядальнік, выслушаўшы міліцыянераў, заявіў рабочаму:

— Няхай у вас пераначуюць.

На другі дзень увечары, калі кватэра рабочага была зачынена, міліцыянер выбіў шыбу і, адчыніўшы акно, уцігнуў свой ложак і пасьцельны прылады ў пакой.

Такое бячынства міліцыянера прымусіла Абэнгаўза зьявіцца да начальніка другога аддзяленьня гарміліцыі тав. Мікіціча з скаргай, але начальнік міліцыі на заяву рабочага не зьявіў увагі. Тады Абэнгаўз папрасіў яго выдаць пісьмовы дазвол на ўсяляе міліцыянераў у яго пакой. Мікіціч катэгорычна адмовіўся даць такі дазвол.

Абэнгаўз накіраваўся да начальніка адм. аддзелу. Уважліва выслушаўшы рабочага, начальнік адм.

аддзелу запісаў прозьвішча самаўпраўнага міліцыянера, і... гэтым абмежаваўся. Ня солчна зьявіўшы т. Абэнгаўз пайшоў да пракурора, але застаў сьледчага, які па тэлефону перагаварыў з нач. міліцыі тав. Мікіцічам. На гэтым справа скончылася.

Уноч з 12 на 13 верасня напрошаныя госяці, — гэтыя ж міліцыянеры, выламаўшы дзьверы, гвалтам уварваліся ў пакой Абэнгаўза; пры гэтым яны выкінулі з пакою ложак і канапу другога рабочага-кватэранта т. Шпунта.

13 верасня, зусім разгубіўшыся рабочы Абэнгаўз ізноў наміраваўся да пракурора. Той сказаў, што зрабіў распараджэньне аб расьсьледваньні данага факту.

Нас зьяўляюць падобныя адносіны органаў рэволюцыйнай законнасьці да агульнавядомых учынкаў назіральнікаў гэтых законаў — працэдуры міліцыі.

Рабочы нашага заводу абураны паводзінамі міліцыі і патрабуюць тэрміновага расьсьледваньня гэтай справы і прыцягненьня вінаватых да суровай адказнасьці.

Рабкор Рыжы.

Адказны рэдактар — Рэдаклегія

Узмацненьне сацбудаўніцтва — асноўная задача Мопраўскіх арганізацый

(Гутарка з адказным сэкратаром ЦК Мопраў БССР т. Калмыком)

Учора з 12-ай гадзіне дня, прыехаў у Менск з Падгайскага сельсавету чырвоны асоб, арганізаваны Менскай Мопраўскай арганізацыяй. Асоб складалася з 210 павод, якія далі дзяржаве каля 480 цэнтнераў хлеба.

У гутарцы з нашым супрацоўнікам аб удзеле Мопраўскай арганізацыі Беларусі ў хлебнарыхтоўках, адказны сэкратар ЦК Мопраў БССР тав. Калмык заявіў наступнае:

Прымаць жывы, актыўны ўдзел у сацбудаўніцтве нашай краіны — гэта адна з асноўных задач Мопраў, узмацненьне асноў нашага сацыялістычнага будаўніцтва мы разглядаем, як лепшую дапамогу зарубежным барацьбітам за пролетарскую рэволюцыю, для якіх СССР зьяўляецца сацыялістычнай бацькаўшчынай.

Мопраў на Беларусі за апошні год пра працаваў на розных франтах сацыялістычнага будаўніцтва.

Арганізацыі Мопраў у Менску, Гомелі, Віцебску і інш. гарадох удзельнічалі ў рэалізацыі дзяржаўных пазык, у кампаніі перавыбарнага саветаў, на ўборачнай кампаніі і г. д. Цэнтральны Камітэт Мопраў зусім невыпадкова займае даволі вялікае месца на першай Усебеларускай Выстаўцы сельскай гаспадаркі і прамысловасьці.

Цяпер Мопраўская арганізацыя выступіла на надзвычайна важным фронце хлебнарыхтоўчак. Вельмі паспяхова праходзіць хлебнарыхтоўчая кампанія ў Мазырскай акрузе. Менская і Гомельская арганізацыі Мопраў уступілі ў сацспарборніцтва на лепшэ правядзеньне хлебнарыхтоўчак. Трэба адзначыць, што працоўныя колы сялянства і асабліва колгаснікі адкаваўся за злічкі Мопраўскіх брыгадзіраў вельмі гарача. Ёсць шмат фактаў, калі сяляне ў Сеньненскім і Падгайскім сельсаветах (Смахваляў-

скі р-н) у час дакладу Мопраўскіх брыгадзіраў перарывалі даклад галасамі:

— Дзяце нам зброю і мы пойдзем на вызваленьне нашых зарубежных братаў.

Ёсць факты, калі сяляне і колгаснікі, мала таго што здаюць хлеб дзяржаве, добраахвотна адмаўляюцца нават ад платы за свой хлеб, а грошы, якія ім належыць, здаюць на карысьць Мопраў.

Работа Мопраўскай арганізацыі ў агульнахлебнарыхтоўчак заўсёды суправаджаецца вялікай растлумачальнай палітыка-вызваўчай працай. Усюды, дзе толькі бываюць Мопраўскія брыгадзіры, там яны пакідаюць за сабой ячэйкі Мопраў, распаўсюджваюць літаратуру і г. д.

Каб прадстаўнікі буржуазіі прысутнічалі на нашых Мопраўскіх сходах на вёсцы, яны лішні раз упэўніліся ў тым, з якой сілай ім прызвешча мець справу ў час ваеннага нападу на СССР.

Нельга не адзначыць надзвычайнай адданасьці справе Мопраў з боку нашых брыгадзіраў. Не шкадуючы сябе, яны энэргічна працуюць у мэтах найлепшага правядзеньня хлебнарыхтоўчай кампаніі.

Было б вельмі пажадан, каб прыкладу Сеньненскіх і Падгайскіх сялян пасьпелі ўсе працоўныя сяляне Беларусі. Было б вельмі пажадана, каб прыкладу Менскіх і Гомельскіх арганізацый Мопраў пасьпелі і іншыя арганізацыі гарадоў і раёнаў БССР.

Паспяхова правядзеньнем уборачнай кампаніі па лініі Мопраў мы як найлепш дапаможам зарубежным барацьбітам за пролетарскую рэволюцыю.

Чырвоныя асобы здалі 910 цэнтнераў хлеба

Прыёмны пункт ня быў падрыхтаваны да прыёму (Ад нашага спэцкора)

Віцебск. 14-га верасня, у аднаву прыходу часцей Чырвонай арміі і адчынення партыйнай канфэрэнцыі, з усіх сельсаветаў і пярэдняй колгасаў Бешанкоўскага раёну рухаліся без перапынку з 5-ай гадзіны раніцы да 6-й увечары чырвоныя асобы з хлебам.

Па прыблізных падліках у раён прыбыло каля 910 цэнтнераў хлеба. Чырвоная армія і чырвоныя асобы

былі ўрачыста спэцызаны партыйнымі, грамадзкімі арганізацыямі і насельніцтвам усёго раёну.

Неабходна, аднак, адзначыць, што на прыёмным пункце працавала толькі дзьве вагі. Разрачунак з сьлінамі індывідуальнікамі зацягнуўся да самага позьняга вечару. Сяляне, з-за нягнуткасьці апарату спажывакоў патрацілі на здачу хлеба ўвесь дзень.

Галоўнае кіраўніцтва шосавых і грунтавых дарог і Аўтатранспарту БССР

абвясчае прыём заяў у Гомельскі

дарожна-будаўнічы тэхнікум

(рэарганізаваны III канцэнтр чыгуначнай школы)

Прыём на агульных падставах, згодна даведніку НКА.

Частка студэнтаў забясьпечваецца стыпэндыяй і інтэрнатам.

Заявы прымаюцца да 20 верасня канцэлярый тэхнікуму

ў гор. Гомелі,

пасёлак „Чырвоны Бастрычнік“, будынак чыгуначнай школы.

ГАЛОЎДАРТРАНС БССР.